

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 164 (6140) 17 ліпеня 1938 г., нядзеля ЦАНА 10 КАП.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ОРДЭНАМ ЛЕНИНА тт. ОСІПЕНКА П. Д., ЛАМАКА В. Ф. І РАСКОВАЙ М. М.

За паспяховае выкананне заданняў урада па беспасадачнаму пераўтварэнню Севастопаль — Архангельск на аднаматорным гідрасамалёце «МП-1» і за праяўленую пры гэтым доблесць узнагародзіць ордэнам *Леніна* старшага лейтэнанта Паліну Дзянісаўну Осіпенка, старшага лейтэнанта Веру Фёдаруўну Ламака і штурмана-лейтэнанта Марыну Міхайлаўну Раскову.


Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмль.
15 ліпеня 1938 года.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ОРДЭНАМ ЛЕНИНА тав. ШВЕРНІКА Н. М.

У сувязі з споўніўшымся 50-годдзем тав. Нікалая Міхайлавіча Шверніка, першага сакратара ВЦСПС, і прымаючы пад увагу яго выдатныя заслугі перад рабочым класам, узнагародзіць таварыша Шверніка Н. М. ордэнам *Леніна*.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмль.
15 ліпеня 1938 года.



На першай сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР. НА ЗДЫМКУ (алева направа): Г. М. Маленкоў, І. В. Сталін, М. І. Каалін, К. Е. Варашылаў, Н. І. Ежов, А. А. Андроў, А. І. Мікан, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, М. М. Лівінаў і А. Ф. Горкін на першай сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР. Фото Ф. Кілова і С. Ласкунова (СФ).

ПАДРЫХТАВАНА СУСТРЭЦЬ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

Прад паўтара месяца прыветліва адчыніліся дзверы савецкіх школ. У прасторныя светлыя памяшканні вясёлай гурбой увайдуць жывадушныя дзеці. Адначасна за лета, прагна за ведаў, яна з новымі свежымі сіламі возьмецца за вучобу. Як і заўсёды, навучальны год будзе спаткан дзяцімі з пачуццямі вольнага радасці і шчасця. У вяснянай краіне сацыялізма ім дзесяці працоўных, адкрыты шырокія дарогі да ведаў. Ім далены небывалыя магчымасці для развіцця сваёй здольнасцей і талентаў. Большэвіцкая партыя і ўрад, вядлікі Сталін забяспечылі ім гэта шчасце.

У школах павінна быць загадзя ўсё падрыхтавана да прыёму вучняў. Пачынаючы ад знаходжання выкладчыкаў і канчаткова кожнай дробязі ўнутранага абсталявання — усё павінна вабці і радаваць дзецтва, ствараць ёй умовы для пладатворнай вучобы. Падрыхтаванасць школьнага памяшкання, забяспечанасць школы выкладчыкім персаналам, наяўнасць падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў — гэта надзейныя пытанні падрыхтоўкі да новага навучальнага года, патрабуючы паваротнага вырашэння.

Ці ўсё робіцца для таго, каб падрыхтавана сустрэць новы навучальны год? Гэта пытанне павінна штогодзённа трывожыць і хваляваць і Наркамветы БССР, і абласныя і раённыя аддзелы народнай асветы, і кожнага дырэктара школы.

Своечасовы рамонт школьных будынкаў і заканчэнне ў тэрміны будаўніцтва новых школ — адно з асноўных пытанняў. Шматлікія сігналы, пастановаў і раёнаў, гавораць аб тым, што ў пераважнай большасці школ БССР рамонт нічо не распачаў. У Закарпацкім раёне, напрыклад, рад школ патрабуе неадкладнага рамонт, але на гэта па сёння ніхто не звяртае ўвагі. Спалоў райвыканкома і райна не ўступілі нават і такі факт, каб Раёўская НСШ асталася без наглядчыка (дырэктар школы тав. Валчаніна выехала са школы) і адкрытымі дзвярымі і вокнамі, з выстаўленымі пад дождж партамі. Прыклад такой абячванасці да школьных будынкаў можна прывесці з любога раёна.

Не лепш і з будаўніцтвам новых школ. У гэтым годзе павінна ўвайсці ў строй на БССР 27 новых гарадскіх школ і 33 сельскія школы. Згодна апошняй зводкі будаўніцтва ўраўнаважана Наркамветы БССР, будаўніцтва гарадскіх школ выканана на 50,2 проц. і сельскіх — на 24,4 проц. Тэмпы неадпаведна марудны, патрабуючы арыяна выканання плана, завержанага партыяй і ўрадам. Наркамветы БССР і ў прыватнасці, яго будаўніцтва ўпраўленне (начальнік т. Шабалін) кіруючы будаўніцтвам шляхам пасылкі паровых дырэктары і патрабавання зводка, не клапаціцца аб тым, ці забяспечаны будаўніцтвам рабочай сілай, неабходным матэрыялам, тэхнікамі. Школьніцкая лінія, што праводзілася ў будаўніцтва школ выкрытымі ворагамі народа, яшчэ далёка не ліквідавана.

Другім важнейшым пытаннем падрыхтоўкі з'яўляецца своечасовае забяспечэнне школ стабільнымі падручнікамі і перагляднымі праграмамі. Становіцца з выпускам стабільных падручнікаў Дзяржаўным выдавецтвам Беларусі выклікае апраўданую трывожу. З 70 назваў падручнікаў выдана толькі палова. Наркамветы-ж БССР чамусьці тут займае пазіцыю пачобнага назіральніка. І намеснік наркома асветы т. Шаткін, і выконваючы абавязкі дырэктара выдавецтва т. Яцкевіч, які

павінны персанальна адказваць за своечасовы выпуск падручнікаў, перадачылі гэту справу іншым.

Нічога істотнага не зроблена Наркамветы і па перагляду вучэбных праграм, без якіх немагчыма будзе настаўнікам забяспечыць правільнае выкладанне раду дысцыплін. У гэтай галіне ў вучэбна-метадычным сектары Наркамветы пануе ранейшая пераўтварэнне і маруднасць.

Да пачатку новага навучальнага года школы павінны быць поўнасю ўкомплектаваны настаўнікамі. У гэтым годзе з педагогічных інстытутаў і вучылішчаў выпіла дзюда вялікая армія малодзых, здольных педагогаў. Кожны з іх з вялікім жадааннем возьмецца за ганаровую і ўдзячную работу па выхаванню савецкай дзетвары. Гэтыя малодзкія кадры педагогаў трэба загадзя з усёй уважлівасцю, без бюракратычнай цяганіны, якая ўлашціва яшчэ Наркамветы БССР, размеркаваць па школах, ствараць на месцы ім умовы для іх росту. Неабходна рапуца пагончыць з тым становішчам, калі НКК пачыні месіямі разглядае пытанні аб пераводзе настаўнікаў з аднаго месца на другое, марынуе скаргі, не рабіліце зніслаўленых ворагамі чэсных работнікаў савецкай школы.

Ворагі народа, што ў свой час арудавалі ў НККветы, зноў стваралі блытаніну ў размеркаванні кадры. У карыдорах і кабінетах наркамата штодзённа блукалі сотні людзей, чакаючы прызначэння, разбору апеляцыяў і скарг. Гэта варожая практыка павінна быць выкаранена заўсёды з апарата НККветы.

Партыя і ўрад яшчэ некалькі год назад паставілі перад школай задачу ахопу навучаннем усёй дзетвары. Ні аднаго дзіцяці школьнага ўзросту не павінна астацца па-за школай.

Пытанні падрыхтоўкі да новага навучальнага года рознастайныя і адказныя. Уся будаўніцтва работа павінна разгортвацца пад знакам канчатковай ліквідацыі вынікаў школьніцтва ў сістэме народнай асветы. У першую чаргу трэба да канца аздараваць апарат Наркамветы БССР, дзіцяца большэвіцкай чоткасці ў яго рабоце па кіраванню абласнымі і раённымі аддзеламі, па вырашэнню важнейшых пытанняў, хваляючых школу і настаўнікаў. Органы народнай асветы павінны забяспечваць жывое, аператыўнае кіраванне школай на ўсіх рознастайных галінах іх работы.

Савецкая школа акружана вельмі-вельмі клопатамі партыі і народа. Аб школе асабіста клопацца правядыр працоўнага чалавечтва таварыш Сталін. Школа — гэта алкавейшы ўчастак сацыялістычнага будаўніцтва. У ёй выхоўваецца самае юнае пакаленне заўтрашняга будаўніцтва камуністычнага грамадства. У правільным выхаванні дзетвары ў духу камунізма, бязмежнай адданасці сацыялістычнаму радыму, большэвіцкай партыі і любімаму бацьку і настаўніку працоўных таварышу Сталіну заўважана кожны грамадзянін нашай краіны. Таму і перад органамі народнай асветы і перад школай ставіцца партыя і ўрад такія адказныя задачы.

Вялікую увагу падрыхтоўцы да новага навучальнага года павінны аддаць партыяныя, савецкія і камсамольскія арганізацыі, бо гэта кроўная справа усёй савецкай грамадскасці. У новым навучальным годзе школы Савецкай Беларусі павінны працаваць яшчэ лепш, працаваць так, як гэтага патрабуе партыя, народ, вядлікі Сталін.

ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР 1-га СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР 1 СКЛІКАННЯ

15 ліпеня, у 6 гадзін вечара, у залі пасяджэнняў Вярхоўнага Савета РСФСР, у Крэмлі, адбылося адкрыццё першай сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР 1-га склікання.

Па прапанове дэпутата тав. Сідарава І. І., сесія адкрылася старэйшым дэпутатам Вярхоўнага Савета ад Спасакай выбарчай акругі Горкаўскай вобласці «Зара камунізма» тав. Барышэў Сцяпан Нікічыч.

Пасля прамовы тав. Барышэва Вярхоўны Совет прыступіў да выбару старэйшых і намеснікаў старэйшых Вярхоўнага Савета РСФСР.

Старэйшым Вярхоўнага Савета РСФСР адкагалосна выбран тав. Жданав Андрэй Аляксандравіч; намеснікамі старэйшых выбраны тав. Тынчэраў Амін Халілавіч і тав. Макарава Праскоўя Сямёнаўна.

Вярхоўны Совет прыняў наступныя рэзалюцыі:

1. Пасяджэнні сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР адбываюцца з 11 гадзін раніцы да 3 гадзін дня, з 6 да 9 гадзін вечара.
2. Дакладчыкі па пытаннях парадку дзейнасці Вярхоўнага Савета РСФСР заўважваюцца старэйшым Вярхоўнага Савета РСФСР.
3. Кожная група дэпутатаў Вярхоўнага Савета РСФСР, якая налічвае не менш 50 чалавек, можа выстаўць сваёе садакладчыка.
4. Дакладчыкам прадастаўляецца для дакладу 1 галіна і для заключнага слова — 30 мінут; садакладчыкам для садакладання 30 мінут, для заключнага слова — 15 мінут.
5. Прамоўцам прадастаўляецца слова ў першы раз 20 мінут, у другі раз — 5 мінут.
6. Асабістыя заявы і фактычныя даведкі ўносяцца ў пільнавым выглядзе і агаляюцца старэйшым Вярхоўнага Савета РСФСР неадкладна або ў канцы пасяджэння, глядзячы па іх зместу.
7. Пазачарговыя запытаны ўносяцца ў пільнавым выглядзе і агаляюцца старэйшым Вярхоўнага Савета РСФСР неадкладна.
8. Для слова к парадку прадастаўляецца 5 мінут.
9. Па матывах галасавання прадастаўляецца 3 мінуты.

Па прапанове тав. Угарова А. І., вступіўшага ад групы дэпутатаў Масквы, Ленінграда, Варонежскай і Кузьбаскай абласцей, Татарскай, Башкірскай і Чэчна-Інгучскай аўтаномных рэспублік, Вярхоўны Совет РСФСР прыняў наступны парадок дня:

1. Выбары Мандатнай камісіі Вярхоўнага Савета РСФСР.
2. Аб пастаянных камісіях Вярхоўнага Савета РСФСР.
3. Унесены змен і дадаткі ў некалькіх артыкулах Канстытуцыі РСФСР.
4. Выбары прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР:
 - а) старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР;
 - б) намеснікаў старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР;
 - в) сакратара Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР;
 - г) членаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР.
5. Стварэнне ўрада РСФСР — Савета Народных Камісараў РСФСР.
6. Аб прызначэнні дэпутатаў Вярхоўнага Савета РСФСР выбрана Мандатная камісія ў складзе: Старшыня Мандатнай камісіі Вярхоўнага Савета РСФСР тав. Шахурын Аляксей Іванавіч.

Члены Мандатнай камісіі Вярхоўнага Савета РСФСР:

1. Антонаў Фёдар Сямёнавіч — дэпутат ад Вярот-Турскай акругі Алтайскага краі.
2. Арбульцёў Магамед Магамедавіч — дэпутат ад Хунзахскай акругі Дагестанскага краі.
3. Ершоў Влэдзімір Аляксандравіч — дэпутат ад Северскай акругі Краснадарскага краі.
4. Заірава Зугра Заіраўна — дэпутат ад Мензельскай акругі Татарскага краі.
5. Мурпынаў Іван Нікалавіч — дэпутат ад Ачынскай акругі Мардоўскага краі.
6. Аўчынінаў Георгій Іванавіч — дэпутат ад Хароўскай акругі Валдаўскай вобласці.
7. Пронін Васіль Прахаравіч — дэпутат ад Расткінскай акругі г. Масквы.
8. Собалеў Сяргей Львавіч — дэпутат ад Герцызскай акругі г. Масквы.
9. Сталюў Аляксандр Міхайлавіч — дэпутат ад Урфскай-Кіраўскай гарадской акругі Башкірскага краі.
10. Тараненка Аляксей Георгіевіч — дэпутат ад Кізільскай акругі Орджанікідзэўскага краі.

Пасля выбарыня Мандатнай камісіі першае пасяджэнне сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР закрылася.

ПРАМОВА ДЭПУТАТА С. Н. БАРЫШЭВА ПРЫ АДКРЫЦЦІ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР

Таварышы дэпутаты! Вінішу вас з днём адкрыцця першай сесіі Вярхоўнага Савета Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі!

Дарагія таварышы! Народы Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі даручылі нам кіраванне краінай. Нам аказалі вялікае давер'е і высокі гонар. І я хачу сказаць: мы будзем працаваць, не паклаючы рук, каб апраўдаць давер'е нашага народа. Мы будзем працаваць так, як вучыць нас родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін. (Бурныя апладыменты. Усе ўстаюць. Шматразовае прыватальнае вокаліч'е ў гонар таварыша Сталіна).

Мы прыехалі з гарадоў і сёл, дзе нядаўна адбыліся выбары дэпутатаў Вярхоўнага Савета нашай рэспублікі. У гэтых выбарах народы нашай рэспублікі выразілі сваё поўнае давер'е партыі нашай роднай і дарагой камуністычнай партыі і савецкай улады (бурны апладыменты), сваю адданасць і любоў праўдывару і настаўніку ўсіх працоўных нашага вялікага Савецкага Саюза таварышу Сталіну. (Шумныя, прыцяжныя апладыменты. Усе ўстаюць. Вокаліч'е: «Ура!», «Няхай жыве таварыш Сталін!»).

У гэтых выбарах прыняў удзел увесь народ і увесь народ аднадушна аддаў свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Гэтыя выбары былі сапраўдным народным святам. (Прыцяжныя апладыменты). У нашай выбарчай акрузе жывіцца-жывіцца ўпрыгожвалі ўрны для тагнага галасавання сваімі шаўковымі хусткамі. Усёды працоўныя радаваліся вялікім пераможам, якія запісаў у Канстытуцыю сваёй рукою наш родны і вядлікі правядыр і настаўнік таварыш Сталін. (Усе ўстаюць. Гарэчавыя вокаліч'е ў гонар таварыша Сталіна).

Канстытуцыя стала залатою кнігай нашага шчаслівага жыцця. У кнізе гэтай навікі запісаны правы, якія дала народу партыя Леніна-Сталіна і савецкая ўлада.

Шчаслівае жыццё было раней толькі ў казках і ў нашых марах. Цяпер усё, аб чым мы марылі, усё, за што мы змагаемся, нам дасягнута.

У нас няма больш памешчыкаў, кулакаў, Заводы, фабрыкі, зямля — усё стала народным добром. Мы працуем на сябе і на сваіх людзей. Мы маем права на працу, на адпачынак, на асвету. Мы — савецкія — атрымалі ў вечнае і бясплатнае карыстанне зямлю.

Партыя Леніна-Сталіна і савецкая ўлада вывелі нас на светлую дарогу сацыялістычнага жыцця. Савецкая ўлада навікі пазабавіла нас ад прыгнечання. Цяпер мы самі будзем сабе мажоры і вясёлае жыццё.

Я — селянін-калгаснік вёскі Саблюкова, Спасакага раёна, Горкаўскай вобласці. Я пражываю на белым свеце 73 гады. Больш чым поўвека пражываю я пры капіталістах і памешчыках. Я добра памятаю старыя пракраты час, калі мы былі бязпраўнымі і жабрацкімі людзьмі. Усе нашы мужыкі амаль асамага прыгожага права арандавалі зямлю ў памешчыка Дзямідава і плацілі яму аброк. Я памятаю, як селянін селкі розгамі.

Цяпер усё гэта забыта і ніколі не вернецца. Была наша краіна адставай, жабрацкай, неучкай, краінай бязпраўя і гіету працоўных. А цяпер — яна

стала, пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна, перадавой, магутнай (апладыменты), культурнай сацыялістычнай краінай, згуртаваўшай усе народы ў адну брацкую сям'ю, будуючую новае жыццё.

Ворагі памышляюць адабраць у нас нашы пераможы і вярнуць нам старое жыццё. Я гавару: — не будзьце гэтаму ніколі! (Прыцяжныя апладыменты).

Усёх ворагаў, усёх шпіёнаў вонічым, як палёныя сабак! (Апладыменты).

Рабочыя і селяне цянаць і берагуць сваё шчасце. Мы, селяне, знайшлі гэта шчасце ў калгасах. Пры старым рэжыме лёсам селяніна былі голад і жабрацтва. Цяпер калгас — сіла настолькі вялікая, што можа горы перасоўваць! Селяне аб'ядналіся ў калгасы і авалодалі сілай багатырчай, ад чаго і зямля наша паслухмяная стала. Калгасная праца і сталінскія машыны, якімі забяспечыла нас сацыялістычная прамысловасць, нашы рабочыя, — прыносіць нам багаты ўраджай. Мы жывем забяспечана і ведаем, што будзем жыць яшчэ лепш. Мы ведаем, што нас вядзе да новых перамож нава большэвіцкай партыі, наш любімы правядыр таварыш Сталін. (Бурныя апладыменты, вокаліч'е: «Ура!», «Няхай жыве таварыш Сталін!»).

Я — калгасны садоўнік, вырашчаю розныя расліны.

Таварыш Сталін таксама садоўнік — заўважае кожнага з нас і любіваа вырашчае вялікіх людзей, адважных лётчыкаў і герояў. І я, стары рускі селянін, які поўвека пражываў бязнароўна, цяпер дажыў да таго, што адкрываю першую сесію вярхоўнага органа ўлады Вялікай Расійскай рэспублікі. Дзякуй за гэта партыі і савецкай уладзе, дзякуй таварышу Сталіну! (Бурны апладыменты, пераходзячы ў авачы. Вокаліч'е з месці: «Ура таварыш Сталін!», «Няхай жыве вядлікі правядыр народаў таварыш Сталін!»).

Калі нас выбіраў народ, ён даваў нам нава: абераць, як зніну воза, нашу радзіму. Мы ведаем, што фамысты рыхтуюць супротив нас вайну, але мы не баімся іх пагроз! У нас дзяржава моцна ўзброеная. У нас ёсць магутная храбрая Чырвоная Армія. (Апладыменты). А калі гом грымне, то ўсе мы пойдзем на абарону радзімы. (Бурны апладыменты).

Таварышы дэпутаты! Усё, што ёсць у нас, — усё аказана дзякуючы нашай партыі Леніна — Сталіна. (Бурныя, прыцяжныя апладыменты).

Няхай жыве наша партыя большэвікоў! (Бурны апладыменты).

Няхай жыве савецкая ўлада! (Бурны апладыменты).

Няхай жыве наш родны правядыр і настаўнік таварыш Сталін! (Усе прысутныя ў зале ўстаюць. На розных мовах народаў РСФСР нясуцца прыватальныя вокаліч'е ў гонар таварыша Сталіна. Прыцяжныя авачы).

Таварышы! Абяшчаю першую сесію Вярхоўнага Савета РСФСР адкрытай. (Бурныя, прыцяжныя апладыменты. Дэпутаты, сточыкі, наладжваюць гарэчавыя авачы таварышу Сталіну. Прыватальныя вокаліч'е ў гонар таварыша Сталіна, Молатава, Кагановіча, Варашылава, Налініна, Андрэева, Мікалая, Жданова і Ежова).

УБІРАЦЬ УРАДЖАЙ ХУТКА І ВЫСОКАЯКАСНА!

У ОРШЫ НЕ РЫХТЮЮЦА ДА ХЛЕБАПАСТАВАК

Аршанская рэалізацыйная база Заготзярню мае ў сваім распараджэнні элеватар, некалькі складоў, пакаўза і вернесушыльнію. У пачатку будаўнічага сезона кіраўнікі базы (дырэктар тав. Шаўцоў і намеснік дырэктара т. Красоўскі) не арганізавалі свечасова работу на прывядзенню складскіх памяшканняў у добры выгляд. Надыходзячы хлебастаўкі засталі іх вынілку. Складскія памяшканні яшчэ не падрыхтаваны для прыёму хлеба.

На элеватары па капітальнаму рамонту праца была навава змяніць нарэзную ленту, па якой праходзіць зярно, але ленту не змянілі. Не закончыў рамонту падлогі элеватора і падмошніцаў, якія прагнілі, не распахата такаса будаўніцтва лабараторыі і дэзінфекцыйнай камеры. Дах элеватора такаса патрабуе рамонту. Але беларуская кантора Заготзярню два разы прысылала для гэтай мэты прыгодную бляху, якую прышлося адаслаць назад.

Не злучана яшчэ дэзінфекцыйны складскі памяшканняў, якія знаходзяцца ў горадзе. Замест прыняцця энергійных мер па заканчэнню рамонту складоў дырэктар базы тав. Шаўцоў самазаспакоена разважае, што рамонту складоў можна будзе праводзіць па-хвалу ў часе прыёму хлеба.

Згодна пастановы СНК БССР усе спажывальніцкія павінны былі да 1 ліпеня поўнасна выбраць з элеватора сваю прадукцыю, каб аблегчыць работу на правядзенню рамонту. Але такія арганізацыйныя, як Хлебкамбінат, Галоўспірт і Саюзхлеб, да апошняга часу не выбраў сваю прадукцыю.

Для прыёму збожжа надзвычай вялікае значэнне мае падбор пранераных людзей у апарат Заготзярню. Але кіраўнікі базы аб гэтым нічо не клапаціліся. На склады не прынялі ні адной прыёмшчык хлеба. У лабараторыю падлабны малакваліфікаваныя работнікі. Не усё ў парадку з пакарна-варгавой аховай.

Нічога не робіцца па культурнаму абслугоўванню вятчынцаў хлеба. Элеватар, пакаўза, прыёмныя пункты яшчэ не ўпрыгожаны, не радыёфікаваны, на іх не арганізаваны буфеты і ларкі.

Горавот паўтарыць памылкі мінулага года, не прыступаючы да рамонту падзыхай шляхоў да складоў і асабліва да элеватора. На дварах складоў такаса не прыводзіцца ў парадкі шляхі.

Міх. КАЛАСОЎСКІ.

БЕСТУРБОТНЫЯ КІРАЎНІКІ


БЫХАУ. Праз некалькі дзён пачнецца самая гарачая пара — масавая ўборка сталінаскага ўраджая. Але ў раёне слаба падрыхтаваліся да гэтай адказнай палітычна-гаспадарчай кампаніі.

Пад пагрозай зрыну знаходзіцца рамонту складаных малатаран, трактароў і іншых сельскагаспадарчых машын. З 35 складаных малатаран адрамантавана толькі 23. Станіць неадрамантаванымі 31 трактар, а іх 10 трактароў у Кузькаўскай МТС і 13 у Быхаўскай. Дырэктары ўказаных МТС і загадчыкі райземдэла тав. Сідарэў не прымаюць дзейных мер да хутэйшага заканчэння рамонту. Для работы на камбайнах нехтае яшчэ 9 памочнікаў камбайнераў.

Дырэктар Кузькаўскай МТС тав. Таміла сулакоўнае сябе шкідлівым разважанням: «Пасеем, спяшчацца няма будзе». Такім-жа настроем жыве і дырэктар Быхаўскай МТС тав. Кілець.

Не спяшчаюцца з рамонтам уборачных машын і старшын многіх калгасаў. З 160 конных малатаран, якія ёсць у калгасах, адрамантавана толькі 80. У калгасе «Зара» (старшыня Церахаў) Кузькаўскага сельсавета знаходзіцца неадрамантаванымі 9 малатаран і не правярены яшчэ 2 жнейкі. Бестурботнасць і заціпства пануе ў раёне ў такі адказны час.

Г. ПАУЛАУ.



16 ліпеня пры Беларускай станцыі механізацыі і электрыфікацыі сельскай гаспадаркі закончыла работу інструкцыйная нарада камбайнераў і механікаў МТС Менскага куста. НА ЗДЫМКУ: група камбайнераў — удзельнікі нарады (злева направа): С. Вайсковіч, С. Копач (Давярэўская МТС), Е. Манузіл (Чэрвеньская МТС), В. Баранік, М. Каралінская і К. Валасеніч (Давярэўская МТС). Фото Я. Мазалева (СФ).

УБЯРУ КАМБАЙНАМ НЕ МЕНШ 300 ГЕКТАРАЎ

Вялікае давер'е народа, аказанае мне, радавой даччы нашай радзімы, у дзень усенароднага свята — выбару ў Вярхоўны Совет БССР, натхніла на стыханнаўскую, адданую працу ў карысць нашай сацыялістычнай бальшавішчыны.

Рыхтуюцца зараз да першай сесіі Вярхоўнага Савета БССР, я гару жаданнем як мага лепш адзначыць гэту дату на ўборцы багатага сталінаскага ўраджая.

У часе рамонту ўборачных машын я з'яўлялася адказнай за рамонт 5 камбайнаў нашай 1-ай Менскай МТС. 20 чэрвеня рамонт быў закончыў. Камбайны прайшлі аб'ект і прызнаны адрамантаванымі добра.

У гэту ўборачную я буду працаваць на пэўным камбайне «Комуняр». Мой камбайн з 9 ліпеня знаходзіцца на ўчастку ў калгасе «Чырвоны Кастрэчык», Астрашанска-Гарадзецкага сельсавета. Перад выездам на ўчастак

я заключыла дагавор на сацыялістычнае супрацоўніцтва з камбайнерам Аляксандрам Паткевічам. Мы абавязаліся ўбраць на камбайн не менш як на 300 гектараў (норма 200).

Участак мой знаходзіцца ў двух калгасах гэтага сельсавета. Я яго добра агледзела і прыняла ад брыгадзіраў па актах. Зараз я ведаю, дзе на маім участку знаходзіцца канавы, камоні, пні. Усё гэта прадугледжана для таго, каб у часе работы пазбегнуць аварыі.

Для забеспячэння бесперабойнай работы камбайна ў кожным калгасе вылучаны брыгады калгаснікаў па абслугоўванню машын. Між калгаснікамі размеркаваны аб'екты. Адны будуць падвозіць да камбайна гаручае і ваду, другія будуць зводзіць у прадзінфектаваных скрынях збожжа.

Улічыла я і такую асаблівасць. У часе работы машына палуешча трактар.

Пакуль другі трактар прышлюць з МТС—пройдзе даволі доўгі час. Таму блізка каля камбайна на іншых участках будзе працаваць запасны трактар.

Для пракоу палос і абкоу краёў і кутроў ў калгасе такаса выдзелены людзі. Удзельнікі для дэбнай работы камбайна будуць рыхтавацца на дзень раней.

Да дня адкрыцця першай сесіі Вярхоўнага Савета БССР я мяркую ўбраць не менш 50 гектараў збожжа. На час маёй адлужкі на сесію падрыхтоўваю свайго памочніка так, каб ён забеспячыў бесперабойную работу камбайна.

Магу ўпэўнена сказаць, што багаты ўраджай, які ўрадзіў на калгасных участках нашай рэспублікі, будзе ўбран хутка і добракасна.

О. К. ШАРНО, камбайнерка 1-ай Менскай МТС, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

НА УБОРЦЫ ўРАДЖАЮ

АРГАНІЗАВАЛІ ДВУХЗМЕННОЮ РАБОТУ

КАМАРЫН. (БЕЛТА). Добра праходзіць ўборка ўраджая ў калгасе «Трэці Інтэрнацыянал», Іотчанскага сельсавета. Сёдня калгас пачаў убрць 410 гектараў зернавых, у тым ліку 260 гектараў азімага жыта. На 16 ліпеня калгасам убрана выбарачным парадкам 100 гектараў жыта і пачата ўборка ранніх яравых.

Вытворчы ўдзельнікі калгаснікаў з'яўляюцца заручкай таму, што ўборка ўраджая будзе праведзена па ўстаноўленаму ўрадам тэрміну. Разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва. Калгаснікі пакзваюць узоры высокай прадукцыйнасці працы. У брыгадзе т. Патра Худзенка працуюць дзве конныя жнейкі.

ДРУЖНЯЯ УБОРКА БАГАТАГА ўРАДЖАЮ

ЛЮБАНЬ. Багаты ўраджай знімаюць у гэтым годзе калгаснікі Любанскага раёна. Многія калгасы прыступілі ўжо да масавай ўборкі жыта, ранніх яравых культур і да пераблення ільну. Першым у раёне распачаў жніво калгас «Чырвоная Палесца». Гарадзішчскага сельсавета. Зжата ўжо 25 гектараў. Калгасніцы пакзваюць стыханнаўскія ўзоры работы. Калгасніцы першай бры-

гады. Брыгадзір раніш скарыстаць светлыя лунныя ночы і арганізавалі двухзменную работу жнейкаў. Днём на іх працуюць калгаснікі Солап і Кляпюк, а ўначы — брыгадзір Худзенка і калгаснікі Марцінкевіч. У ноч на 16 ліпеня яны зжалі па 6 гектараў конны пры норме ў 4 гектары. На 200 проц. выконваюць сваю норму звенячкі Насія Ігчанка і Таўяна Кляпюк. 13 ліпеня Н. Ігчанка зжала 0,25 гектара, звязала ў снапы і знесла у конны. Астатнія калгасніцы гэтых звенячкі выконваюць план па жніву на 120—180 проц.

Яксьць ўборкі добрая, услед за жнівом аграрыяты калосілі.

Калгас «Чырвоная зорка», Тальскага сельсавета, 14 ліпеня распачаў перабленне ільну. Калгасніцы Марыя Пілавец і Наталія Муравейка выканалі дэбную норму на 150 проц.

РАСПАЧАЛІ ЖНІВО

СТАРОБІН. Перадвая калгасы раёна распачалі ўборку ўраджая. 13 ліпеня ў арганізаваным парадку вышлі на жніво калгаснікі сельгасарцелі «Зара Палесца», Даманавіцкага сельсавета. За дзень было зжата 7 гектараў збожжа. Распачалі жць збожжа такаса і калгаснікі калгасу Доўгаўскага сельсавета, старшынёй якога працуе дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Якаў Герасімавіч Спешніч.

П. ЛОЙНА.

РЭЧЫЦА. (БЕЛТА). У раёне пачалася ўборка азімых. 13 ліпеня ў калгасе імя Ежова, Баршчэўскага сельсавета, імя Орджанікідзе, Чарнянскага сельсавета, «Шлях сацыялізма», Двордзёўскага сельсавета, распачалі жніво.

У калгасе імя Ежова на поле вышлі 40 жней. Яны за дзень зжалі 8 гектараў. Калгасніцы Ткачова, Лявончанкава і Баршчэўска выканалі норму на 150 проц. У калгасе імя Орджанікідзе стыханнаўскі Рабінова, Каалоўскага і Кузавя зжалі за дзень па 0,45 га пры норме 0,20 гектара.

ПАВЫСІЦЬ ТЭМПЫ ТОРФАЗДАБЫЧЫ

Тарфяная прамысловасць рэспублікі ў гэтым годзе атрымала ўсё неабходнае для паспяховага выканання плана. Толькі на капіталакладанні асигнана ўрадам 13.074 тыс. руб. Значна палюўіўся парк механізмаў на торфазаводах, палепшылася матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне. Нарэшце, ранняя вясна такаса паспрыла намнога раней пачаць сезон торфаздабычы.

Аднак, кіраўнікі тарфяной прамысловасці рэспублікі не скарысталі ўсе гэтыя магчымасці. План па торфаздабычы на 1 ліпеня выканан усю на 65,7 проц. План па заводах Ветторфа выканан на 66,4 проц. Буйнейшыя прадпрыемствы (Асігторф, «Чырвоны сцяг», імя Орджанікідзе, «Свабода», «Дукоры») выканалі свае сезонныя заданні на 60—45 проц.

У чым справа? Чаму так галебна працуе тарфяная прамысловасць? Кіраўніцтва Ветторфа зусім не ўлічыла ўрокаў мінулага года. Важнейшая работа па арганізаванаму набору рабочай сілы была перадаверана людзям другародным, падчас не заслугуючым палітычнага давер'я. У выніку на многіх заводах няма і паловы неабходнай колькасці рабочых, што значна адбіваецца на вытворчасці.

У многіх раёнах (Талачынскі, Меціслаўскі, Дрыбінскі, Нараўлянскі, Хопіўскі, Глускі, Клічэўскі, Пухавіцкі, Межаўскі і інш.) план набору рабочай сілы не выканан. Кіраўнікі гэтых раёнаў не асазналі ўсёй важнасці данага пытання. Яны не растлумілі калгаснікам пастанову СНК БССР аб ільготна-тарфяной прамысловасці; не аказалі належнай дапамогі ўпаўнаважаным па арганізаванаму набору рабочай сілы, а ў некаторых раёнах (Чарвеньскі, Лягойскі, Пухавіцкі) нават сабатавалі гэту работу.

Ліквіднаны вынік пшкідніцтва ў тарфяной прамысловасці праходзіць пэтым марудна. Частая аварыйнасць на заводах носіць следы варажой работы. На Асігторфе, напрыклад, толькі за першыя 12 дзяў работы на кране № 7 былі тры аварыі. У трубах знаходзілі лом, збылі, балты і іншы рэчч.

На радзе торфазаводаў надзвычай нізкая якасць тэхнічнага кіраўніцтва, дрэнна арганізавана праца, слабая працоўная дысцыпліна, вялікая пачуццёвая рабочай сілы.

На тарфяных палях няма яшчэ барацьбы за выкананне графіка работ, за нарадкі, за адданасць усіх участкаў, няма барацьбы за якасць торфу.

На такіх буйнейшых заводах, як Асігторф, выключна дрэнна арганізавана праца. Краны вялікага гідратору працуюць па 8—12 гадзін у дзень. Акумулятар крана № 4 на працягу п'ятага месяца не прымаў масы і працываў 184 гадзіны. Такія-ж факты на-

глядзіцца і на іншых 6 кранах, якія працываў 820 гадзін за месяц.

Тарфяная прамысловасць рэспублікі багата каласальнымі рэзервамі. Аднак яны не скарыстоўваюцца. Кіраўнікам заводаў неабходна па-спараўдламу арганізаваць працу на вытворчасці, правільна расставіць кадры, падняць усе калектывы рабочых на барацьбу за выкананне плана.

Вопыт работы перадавога торфазавода «Большэвік» паказвае, што выкананне плана залежыць толькі ад якасці работы кіраўнікоў, адумелай і правільнай расстаноўкі людзей. Вопыт работы калектыва рабочых завода «Большэвік» павінен быць скарыстан усмі тарфянікамі Беларусі.

Стыханнаўцы тарфяной прамысловасці гарць жаданнем вывесці свае заводы з штурвалу. Перадавікі вытворчасці штодзённа паказваюць выдатныя ўзоры работы. Так, напрыклад, брыгада тав. Бежелова (торфазавод Луцкае) 23 чэрвеня выканала сезоннае заданне, брыгада тав. Вільтоўскага (завод «Чырвоны сцяг») 4 ліпеня выканала заданне. Брыгада тав. Мядведзевай (Асігторф) на сумы торфу штодзённа выконвае сваё заданне на 160—180 проц. Такіх стыханнаўцаў можна лічыць дзясціткамі на кожным заводзе.

Аднак камандзіры вытворчасці не бачаць гэтых людзей, ніхто не займаецца перадачай стыханнаўскага вопыту.

На тарфяных палях ў гэтым годзе прышло многа новых рабочых, якія патрабуюць асаблівай увагі. Інгжынерна-тэхнічныя работнікі павінны ўспэшна дапамагаць ім у авалоданні тэхнічай вытворчасці.

Неабходна карынным чынам палепшыць культурна-масавую работу на тарфяных прадпрыемствах, стварыць усе ўмовы для нармальнай работы рабочых-тарфянікаў.

Наступлі самыя рашучыя дні здабычы торфу. Стыханішча на торфазаводах выключна напружанае. Наркормаспрому треба прыняць самыя тэрміновыя меры для ліквідацыі стварыўшагася прывалу.

Выдатны пачыны фабрычна-заводскіх арганізацый Менска, Гомеля, Віцебска па пасылцы брыгад з лепшых рабочых-стыханнаўцаў у паралку сацыялістычнай узаемадапамогі на тарфяных заводах треба ўспэрна падтрымаць і пашырць.

Справа гонару кожнага камандзіра тарфяной прамысловасці апраўдаць тое вялікае давер'е, якое яму аказалі партыя і ўрад, даручыўшы такі важны, адказны ўчастак работы. Севосны план торфаздабычы павінен быць поўнасна выканан.

І. С. ХАЦЬКО, інструктар промтраспартнага аддзела ЦК КП(б)Б.

НІ АДНАГО ПРАЦОЎНАГА БЕЗ АБЛІГАЦЫЙ ПАЗЫКІ ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦГОДКІ

ПА БССР РЕАЛІЗАВАНА ПАЗЫКІ НА 115.424.000 Р.

На 15 ліпеня па БССР рэалізавана пазыкі 3-й пцігодкі на 115.424 тыс. рублёў (на 11.133 тыс. руб. больш мінулага года). Па гораду рэалізавана пазыкі на 88.433 тыс. рублёў і па вёсцы на 16.991 тыс. рублёў.

Перавышэнне падпіскі мінулага года стварыла самазаспакоенне ў многіх кіраўнікоў партыйных, саветскіх і прафсаюзных арганізацый. Масова-палітычная работа па пазыцы амаль спынена. Асабліва адстае па рэалізацыі пазыкі вёска. Ахоп калгаснікаў і аднаасобнікоў па рэспубліцы на 15 ліпеня складала толькі 51,6 проц. Тысячы калгаснікаў яшчэ не маюць аблігацый новай пазыкі. Асабліва адстае Гомельская вобласць, дзе ахоплены толькі 44,5 проц. вясновага насельніцтва. Тут сума падпіскі лічце не дасягнула мінулага года.

Адстае такаса Магілёўская вобласць, дзе працоўныя вёскі ахоплены падпіскай толькі на 47,1 проц. Па Магілёўскаму раёну падпіска на пазыку складала 352 тыс. рублёў, супроць 447 тыс. рублёў у мінулым годзе. З 2.650 аднаасобнікоў раёна амаль ні адзін не падпісаўся на пазыку.

Нездавальніча праходзіць падпіска і па Менскай вобласці. Няма 10 тысяч калгаснікаў Менскага раёна не ахоплены падпіскай. Ніякая масавая работа тут не праводзіцца.

Рэзультат адсутнасці растлумачальнай работы

ХОЙНІКІ. На 14 ліпеня падпіска на пазыку па раёну складала 710 тыс. руб. (на 176 тыс. руб. больш мінулага года). Калгаснікі сельгасарцелі «Усход», Аршанскага сельсавета, калгаса «Праца», Хойніцкага сельсавета, і інш. поўнасна закончылі падпіску. Па калгасу «Усход» сума падпіскі перавысца мінулага года на 2 тыс. рублёў. Многія калгаснікі ўносяць першыя ўзносы.

Аднак у некаторых калгасах, у рэзультате дрэннай арганізацыйнай і масава-растлумачальнай работы, падпіс-

Шкоднае самасупакеанне

РЭЧЫЦА. Сума падпіскі на новую пазыку па раёну дасягнула 2.027.465 рублёў — на 188.405 рублёў больш чым у мінулым годзе. Многія прадпрыемствы горада перавысілі падпіску мінулага года: завод імя Барашэва на 20 тысяч рублёў, гваздзільня завод «Інтэрнацыянал» на 26 тыс. руб., запалкавая фабрыка «Х Нестрычын» на 10 тыс. руб. і т. д.

З вялікім удзельнікам праходзіць падпіска па Аршанскаму, Вышамірскаму, Заспэнкаму і іншых сельсаветах. Тут падпіска перавысіла мінулага года на суму ад 5 да 10 тыс. руб.

Аднак, падпіска ў палым на вёсцы праходзіць недапушчальна марудна. Капі на пазыку мінулага года падпі-

ска на пазыку праходзіць недавальніча. У калгасе «Чырвоная зорка», Барысаўска-Чарнянскага сельсавета, з 229 членаў калгаса падпісалася на пазыку толькі 122 чалавекі. У калгасах «Свабода» і «Советская Беларусь» на пазыку падпісалася толькі 50 проц. калгаснікаў. Дрэнна праходзіць падпіска і ў калгасах Стрэліцка-Кузькаўскага сельсавета. Парторг тав. Немчанка і старшыня сельсавета тав. Курцінка не мабілізавалі калгасны агтыў па поўны ахоп калгаснікаў падпіскай на пазыку.

ХРОНІКА ПАПІСКІ

З вялікім поспехам прайшла падпіска сярод байцоў і камандзіраў часці, дзе камісарам тав. Маслаў. На пазыку падпісаўся ўсё асабовы склад часці.

АУСЮКЕВІЧ А. Ф., ДУХОВІЧ В. Н.

1.500 руб. наяўнымі ўнеслі калгаснікі сельгасарцелі імя Влохера, Варыцкага сельсавета, Брабурэўскага раёна, па падпісцы на пазыку трэцяй пцігодкі. Калгаснік Восіп Стэльмак падпісаў-

ся на 100 руб. Калгаснікі імя Васіля Вугін, Кастусь Пракопчык і Міхал падпісаліся па 60 руб. кожны.

М. СТЭЛЬМАК.

131 калгаснік сельгасарцелі «Сэрп і Молат», Лягойскага раёна, падпісаліся на пазыку на 7.585 руб. — на 3.710 руб. больш чым у мінулым годзе. Па 100 руб. пазыкім ліжрава 35 калгаснікаў. Усе астатнія падпісаліся на суму 35—50 руб.

ПАМЯЧЭВІЧ.

СТАРАННА ПАДРЫХТАВАЦЬ І ПРАВЕСЦІ АПРАБАЦЬЦЮ ЗЕРНАВЫХ

Партыя і ўрад аддаюць многа ўвагі развіццю насеннаводства. Пастановай СНК БССР ад 29 чэрвеня 1937 года «Аб мерах па паліпавышэнню насення зернавых культур» створана магутная сетка раённых насеннаводстваў гаспадарства і селекцыйных станцый, якія дарак і селекцыйных станцый, якія абавязаны забеспячыць высокакачэўным сартавым насеннем саўтасы і калгасы.

Вядома, што ворагі народа, якія арудавалі ў аземельных органах, прыклалі ўсе намаганні да заблытвання насеннаводства. Каб сарваць вытворчасць сартавога насення, яны змешвалі сартавога насення з радывым, адмянілі тавае насення, аземельвалі, аземельвалі правядзенне апрабаван, аземельвалі хваевы карынтчымым пуштазелем, хваевы карынтчымым пуштазелем, хваевы карынтчымым пуштазелем, хваевы карынтчымым пуштазелем.

Некаторыя раёны па-сур'ёзнаму аднесліся да справы падрыхтоўкі калгасу апрабатару. Так, па Магілёўскаму раёну падрыхтавана 11 апрабатару, раёну падрыхтаваў раёну — 8, па Барысаўскаму — 9. Але ёсць яшчэ і такія скаму — 9. Але ёсць яшчэ і такія скаму — 9. Але ёсць яшчэ і такія скаму — 9.

Некаторыя раёны па-сур'ёзнаму аднесліся да справы падрыхтоўкі калгасу апрабатару. Так, па Магілёўскаму раёну падрыхтавана 11 апрабатару, раёну падрыхтаваў раёну — 8, па Барысаўскаму — 9. Але ёсць яшчэ і такія скаму — 9. Але ёсць яшчэ і такія скаму — 9.

Некаторыя раёны па-сур'ёзнаму аднесліся да справы падрыхтоўкі калгасу апрабатару. Так, па Магілёўскаму раёну падрыхтавана 11 апрабатару, раёну падрыхтаваў раёну — 8, па Барысаўскаму — 9. Але ёсць яшчэ і такія скаму — 9. Але ёсць яшчэ і такія скаму — 9.

аддзелам патрэбна роўнамерна размеркаваць усе наяўны састаў апрабатару так, каб нагрузка ў напружаны перыяд апрабаванні не перавышала 50—80 снапоў для аналізу на кожнага апрабатару. Для поўнага скарыстання апрабатару неабходна забяспечыць іх срэдкамі перасоўвання, прадставіць іх карыстацкім на ўвесь час апрабаванні аўтамашыны, коней і вясельніцы.

Вядзючы, што ворагі народа, якія арудавалі ў аземельных органах, прыклалі ўсе намаганні да заблытвання насеннаводства. Каб сарваць вытворчасць сартавога насення, яны змешвалі сартавога насення з радывым, адмянілі тавае насення, аземельвалі, аземельвалі правядзенне апрабаван, аземельвалі хваевы карынтчымым пуштазелем, хваевы карынтчымым пуштазелем, хваевы карынтчымым пуштазелем, хваевы карынтчымым пуштазелем.

Некаторыя раёны па-сур'ёзнаму аднесліся да справы падрыхтоўкі калгасу апрабатару. Так, па Магілёўскаму раёну падрыхтавана 11 апрабатару, раёну

ДЕМАНАСТРАЦЫ НАРОДНАГА ФРОНТА У ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 15 ліпеня. (БЕЛТА). Таксама як і ў Парыжы, учора ў правінцыяльных гарадах усёй Францыі адбыліся магутныя дэманстрацыі народнага фронту. Па вестках «Юманітэ», у дэманстрацыях прымаў удзел: у Ліоне — 50 тыс. чалавек, у Тулузе — 20 тыс., у Марсэлі — 10 тыс. У горадзе Алжыры (Паўночная Афрыка) дэманстравала 35 тыс. чалавек. Многачыслныя дэманстрацыі адбыліся таксама ў Тулузе, Руане, Бардо, Грэнобле, Дыжоне, Перпіньяне і ў многіх іншых гарадах.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ ФРОНТ ЛЕВАНТА

Паводле паведамлення іспанскага міністэрства абароны ад 15 ліпеня, у сектары вёскі Сарыён мяцежнікам і інтэрвентам удалося некалькі палешчыць свае пазіцыі. У сектары Альбара і Суэрос прадаўжаюцца жорсткія баі. У гэтым сектары рэспубліканцы занялі Мас дэ Мато, Ломас дэль Ольма і Мас дэль Порчано. Абдываючы кантрасты праціўніка, рэспубліканцы ўтрымліваюць у сваіх руках ініцыятыву. Авіяцыя інтэрвентаў бомбардыравала пазіцыі рэспубліканцаў на гары Эспадан. У 18 гадзін завязалася бой паміж самалётамі рэспубліканцаў і 20 «фітаў» інтэрвентаў. У выніку бой рэспубліканцы аблілі 9 «фітаў», а яны 2 упалі поблізу Альбентоса, 3 загарэліся ў паветры і 4 упалі і разбіліся на тэрыторыі мяцежнікаў. Рэспубліканская авіяцыя страпіла толькі адзін самалёт.

ЦЕНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

У Заходнім парку вылазка мяцежнікаў супроць рэспубліканскіх пазіцый была адбіта.

Агенцтва Эспань паведамляе, што ў час трох паслядоўных бомбардыровак Валенсіі фашысцкай авіяцыяй паміж 14 і 15 ліпеня скінута звыш 100 бомб і разбурана каля 40 дамоў. У выніку бомбардыроўкі Алікантэ 14 ліпеня забіта 6 чал., ранена 29. У ноч на 15 ліпеня авіяцыя інтэрвентаў бомбардыравала прадмесце Барселоні. Даных аб афірах і матэрыяльных зніжках няма.

ПЕРАД 2-Й ГАДАВІНАЙ ВАЙНЫ ў ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 16 ліпеня. (БЕЛТА). Орган кампарты «Фронта рохо» ў перадавым артыкуле, прысвечаным другой гадавіне вайны, піша, што гэты дзень павінен яшчэ больш агуртаваць усё іспанцаў, для чаго патрэбна ўмацаванне народнага фронту і брацкіх адносін паміж камуністамі і сацыялістамі. Газета падкрэслівае, што вайна ў Іспаніі гэта не грамадзянская вайна, у якой змагаюцца процілеглыя партыі, а барацьба усёй краіны за вызваленне ад замежных захватчыкаў.

61 ТЫСЯЧА КАРОБАК У ЗМЕНУ

РЭЧЫЦА, 9 ліпеня. Работніцы-стаханавы ў кі зборачнага цэха рэчыцкай запаркавай фабрыкі «Х Кастрычнік» т.т. Білінец Анна Бандарэнка Елена дабіліся новай рэкорднай выпрацоўкі на сваіх атыкетных рэчыцкіх машынах. Прадуючы ў амеі майстра Шкарадаенка, яны выпрацавалі за 7 гадзін 61 тысячу каробак пры норме 43 тысячы. Пасля работы ў цэху адбылася вытворчая нарада, на якой т.т. Білінец і Бандарэнка расказалі аб сваіх метадах работы і як яны дабіліся высокай прадукцыйнасці. Сярод атыкетных рэчыцкіх фабрыкі разгарнуўся рух «60-тысячніц» за выпрацоўку 60 тыс. каробак за амену.



На тактычных вучэннях у Н-скай часці БВА. НА ЗДЫМКУ: выдатнік баявой і налітчай падрыхтоўкі тав. М. Я. Колькіна па наглядным пункце.

СТАНОВІШЧА У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 15 ліпеня. (БЕЛТА). Учора прэм'ер-міністр Голжа прыняў дэлегацыю камуністычнай партыі Чэхаславакіі ў складзе: генеральнага сакратара ЦК КІЧ тав. Готвальда і дэпутатаў т.т. Келера, Шырокага, Штэйнера, Сліўкі і Борканюка. Голжа інфармаваў дэлегацыю аб прыніжэнні, на аснове якіх распрацаван праект «колекса нацыянальнасцей», аб законапраектах, падрыхтоўваемых урадам да ўнісення ў парламент, і аб бліжэйшых палітычных мерапрыемствах урада. Дэлегацыя камуніст. партыі паставіла Голжа рал пытанніў з мэтай высвятлення пазіцыі ўрада па актуальных палітычных праблемах. У працэсе гутаркі камуністычная дэлегацыя, выразіўшы незадаволенасць ходам абмеркавання праекта «колекса нацыянальнасцей» (заяўка перагаворуў, закулісны характар абмеркавання праекта колекса і т. п.), разгарнула

СТАХАНАУСКІЯ ПАДАРУНКІ

Набліжаецца слаўная дата — 20-гадзе Ленінскага комсомола. На фабрыках, заводах, у прамысловых арцельях Менска комсомольцы і несаюзная моладзь рыхтуюць дастойную сустрэчу зяманальнай гадавіне. З вялікім удзімам абмяркоўваюцца зварот маладых рабочых і спецыялістаў маскоўскага аўтазавода імя Сталіна, у якім яны заклікаюць моладзь краіны азнаменаваць юбілей Ленінскага комсомола выдатнымі справамі. Комсомольцы і несаюзная моладзь станкабудаўнічага завода імя Варашылава ў гонар 20-годдзя ВЛКСМ узялі на себе абавязальства выпусціць радыяльна-свідравальны станок «РС-2» новай канструкцыі. Станок сканструяваў інжынерамі завода т.т. Пікусам і Валчком.

ПАДРЫХОУКА МЕДЫЦЫНСКІХ КАДРАУ

Моладзь Совецкай Беларусі працягвае вялікую цікавасць да медыцынскай адукацыі. У новым вучэбным годзе ў Менскім і Віцебскім медыцынскіх інстытутах будзе прынята 600 чалавек. Паступіла ўжо больш 850 заяў. У Менскім медыцынскім інстытуце адкрываецца санітарны факультэт на 100 чалавек. Вялікая цяга глядаецца і ў сярэдніх медыцынскіх навучальных ўстановах. У школы зубных урачоў, акушарак, фармацэўтаў, фельдэраў, медыцынскіх сясцёр, ясельных сясцёр будзе прынята 5.070 чалавек. У гэтым годзе на медыцынскую адукацыю ў БССР адлучана 32.230 тыс. руб. — на 48 проц. больш чым у мінулым годзе.

ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ ЗРЫВАЕ РАБОТУ ТОРФЗАВОДА

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). Змагаючыся за дастойную сустрэчу першай сесіі Вярхоўнага Савета БССР, лепшыя стаханавскія брыгады торфзавада «Большэвік» (Гомель) паказваюць узорны сацыялістычнай прадукцыйнасці працы. Звыш 17 брыгад (сярод іх брыгады ініцыятараў стаханавскага руху ў тарфяной прамысловасці Зубава, Карнева, Афанасенка і іншых) дзятмінава скончылі сезонную праграму па здабычы торфу. Калектыў заводу абавязаўся да дня адкрыцця сесіі Вярхоўнага Савета БССР закончыць выкананне сезоннай праграмы здабычы торфу па ўсяму заводу. Аднак гомельская электрастанцыя (дырэктар Егораў, галоўны інжынер Сотанка) зрывае работу стаханавскага заводу. Восем разоў за тры дні, як станцыя пазбавіла завод электраэнергіі, і завод не працуе. Аб агіднай рабоце электрастанцыі ёсць шмат сігналаў у гаркоме партыі і горсаве, але ўсе гэтыя сігналы астаюцца без рэагавання.

ІНСТЫТУТ ЗРЫВАЕ СЕСІЮ ЗАВОЧНІКАЎ

З 1 ліпеня пры Магілёўскім педінстытуце пачалася сесія настаўнікаў-завочнікаў. Першыя дні заняткаў паказалі, што інстытут не падрыхтаваўся. Выкладанне праметаў, прадугледжаных вучэбным планам, прайшло ў надзвычай дрэнна. Замест запланаваных штодзённых 8 вучэбных гадзін, даюцца толькі 2—4, астатнія ж зрываюцца. Зусім незадавальняюча арганізаваны прыём залікаў. Бываюць выпадкі, калі выкладчак, дачытаўшы курс той або іншай дысцыпліны, пакідае сены інстытута, не прыняўшы адусіх завочнікаў залікаў. Некаторыя ж выкладчыкі выкладаюць матэрыял. У выніку гэтага ёсць значны працэнт завочнікаў, якія атрымліваюць дрэнныя адзнакі. Н. НОВІНАУ.

ГЕРМАНСКАЯ ПАГРОЗА ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПАРЫЖ, 16 ліпеня. (БЕЛТА). Міністр замежных спраў Голжа прыняў учора прыбыўшага ў Парыж французскага дасла ў Празе дэ Лякруа. Сёння абудзецца новая гутарка Бонэ з дэ Лякруа, які перад ад'ездам у Парыж маў працягла сустрэчы з прэзідэнтам Бонэ і галоў чэхаславацкага ўрада Голжаў і галоў чэхаславацкага ўрада паскарэння перагавораў адносна «колекса нацыянальнасцей». Друг паведамляе, што перадаваны дэ Лякруа французскаму міністру уражанні аб становішчы Чэхаславакіі спрыяльныя і што чэхаславацкі ўрад гатоў у сваім праекце «колекса нацыянальнасцей» дайсці «да крайніх прадеалаў уступак, залучаючых чэскасасію і адзінаствам дзяржавы».

ПАРУШЭННЕ ЛАТВІСКИМ САМАЛЭТАМ СОВЕЦКАІ ГРАНИЦЫ

ВІГОСАВА, 15 ліпеня. (БЕЛТА). 13 ліпеня ў раёне Себежа і Вігошава латвійскі самалёт тыпу знішчальнік двойчы парушыў савецкую граніцу, пераліцеўшы з Латвіі ў тэрыторыю СССР. Згодна паведамлення савецкіх падарыхтоўкаў, у апошні час гэта ўжо не першы выпадок парушэння граніцы СССР латвійскімі самалётамі. Па вестках, атрыманых ТАСС, паўпраду СССР у Латвіі даручана ў сувязі з гэтым заявіць латвійскаму ўраду пратэст.

ХРОНИКА

На вінавальную тэлеграму народнага камісара тав. Літвінава, дае высокую ацэнку камп'ютнай дапамогі, аказанай камп'ютнымі савецкімі ўладамі ў час пералёту над савецкай тэрыторыяй п. Юза. П. Керк адзначае супрацоўніцтва з амерыканскімі лётчыкамі савецкай радыёслужбы і аэрапортных улад і сардэчнасць прыёму, аказанага Юзу афіцыйнымі асобамі і народам Савецкага Саюза.

КОРАТКА

Новы клуб будзеца на магілёўскім аўтарамонтным заводзе імя Кірава. У двухпавярховым каменным будынку, які знаходзіцца на беразе Дняпра, будзе вялікая глядзельная зала, гукавое кіно, пакоі адпачынку, бібліятэка, чытальня, пакоі гульняў і заняткаў розных гуртоў. Адкрыццё клуба прыурочаецца да Кастрычніцкіх свят.

РАБОЧЫ

На пратэсты рабочых супроць ператварэння клуба ў дачу тав. Рудчанка не звярнуў ніякай увагі Рабочыя асталіся без сваёй адпачынак, затое гадзіны дырэктар задаловел тым, што перахадзіць госці атрымаць надзвычайную кватэру.

ГЕРМАНСКІЯ САМАЛЁТЫ НАД ПОЛЬШЧАЙ

ВАРШАВА, 15 ліпеня. (БЕЛТА). Згодна паведамлення газет з Кагоўці учора над мястэчкам Пекарэ (Польская Сілезія) з'явіліся некалькі германскіх ваенных самалётаў. Зрабіўшы некалькі кругоў над мястэчкам, самалёты разгарнуліся ў баявым паралку і скрыліся.

Кіноаатар «Зірновыя зоркі» МІДЗВЕДЗЬ

Кіноаатар «Інтэрнацыянал» АПОШНІ ТАБАР

Кіно «Спартак» СЛАВА СВЕТУ

Допішчы кіноаатар К А Р О

Менскі беларускі дзяржаўны зааветэрынарны тэхнікум абвясчае прыём студэнтаў. На 1938/39 навучальны год у Колькасці 120 чал. на ЗААВЕТЭРЫНАРА аднаўленне. У тэхнікум прымаюцца асобы на ўзросце ад 15 да 30 год з адпаведнай не ніжэй шпюльнай сярэдняй школы (смысловы).

У адрзел А Б Я У званіце па тэл. № 25-384. Дзяржжырк (Парк імя Горькага) Тэл. 22-725. СЕННЯ Вялікае цыркавое прадстаўленне ў 3-х аддзяленнях. Пачатак у 9 г. веч. 18/17/11-дзённая прадстаўленне. Пачатак у 2 г. дня.

Менскае абласное ўпраўленне Дзяржстраха. ДА ўВАГІ ПРАЦОЎНЫХ ДЗЯРЖСТРАХАМ СССР УВЕДЗЕНЫ НОВЫЯ ПРАВІЛЫ ДОБРАВОЛЬНАГА КАЛЕКТЫўНАГА СТРАХАВАННЯ ЖЫЦЦЯ ПРАЦОЎНЫХ. Новыя правілы значна спрашчаюць умовы страхавання і пашыраюць ільготы для застрахованых. Паводле новых правілаў, страхаванне заключаецца пры ўмове, калі ў калектыве пісьмова выяўляе жаданне страхаванца ў аднолькавую страхавую суму і ўплатіць свой першы авансавы ўнёс не менш 10 проц. наяўнага складу прапуючых. Усім астатнім прапуючым калектыва, неалежна ад іх колькасці, не пажаданым страхаванца ў прынятую калектывам аднолькавую страхавую суму, новыя правілы прадстаўляюць магчымасць страхаванца сваё жыццё ў гэтым жа калектыве ў любую меншую суму.

Table with columns: АЗН сярэй, АЗН аблігацый, Памер выйгрыша, АЗН сярэй, АЗН аблігацый, Памер выйгрыша. Rows list lottery results for various categories.